

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ
ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

Хрысціянства ў гістарычным лёсе Беларускага народа

Зборнік навуковых артыкулаў

Гродна
ГрДУ імя Я. Купалы
2008

PAWET.NET

УДК 27(476)
ББК 86.37
X 12

Рэдакцыйная калегія:

С.В. Марозава, доктар гістарычных навук, прафесар;
Э.С. Ярмусік, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
С.У. Сілава, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Рэцэнзенты:

доктар гістарычных навук, прафесар *Д. У. Караў*;
кандыдат гістарычных навук *І. Г. Ганчарук*.

Хрысціянства у гістарычным лёсе беларускага народа
:
X 12 зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.:
С.В. Марозава [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2008. – 497 с.

ISBN

У аснову зборніка пакладзены матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі «Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа», якая адбылася 20 красавіка 2007 года.

Разглядаецца роля хрысціянскіх культавых інстытутаў у духоўна-культурным, грамадска-палітычным і этнацыянальным жыцці беларускага народа.

Прызначаны для даследчыкаў, выкладчыкаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў, настаўнікаў, аматараў гісторыі Беларусі.

УДК **27(476)**
ББК **86.37**

ISBN
Купалы, 2008

© ГрДУ імя Я.

PAWET.NET

П.П. Можейко, Пинск, Полесский государственный университет

ХРИСТИАНСТВО: ВРЕМЯ, ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТЬ

Изменение взгляда на историю, произошедшее в раннем Средневековье, вызвано было, прежде всего, иной мировоззренческой парадигмой, которая была присуща иудео-христианской культуре и

кардинально отличалась от греко-римской. Наиболее отчётливо оппозиция этих культур проявилась в резко противоположном отношении к таким понятиям, как время, история, личность. В научной литературе достаточно подробно рассматривалось положение, что для греков в их представлении об универсуме пространство играло значительно большую роль, чем время, а у библейских народов – наоборот. Греки мыслили пространственными категориями, а сторонники креационизма – временными. Поэтому библейские народы рассматривали свою историю как движение к цели, определенной Богом, и человек в этом процессе обязан участвовать. Греко-римский мир рассматривал историю как составную часть природы. Духовная жизнь, с их точки зрения, находится вне истории, поэтому античный человек практически не интересуется своим прошлым, которое для него не имеет никакого реального значения, оно просто растворяется в мифе. Единственная ценность исторического процесса, которой он дорожит, – это настоящее.

Привычный для современной эпохи образ времени – вектор. Но так было не всегда: разные этажи истории обладали своим собственным хронотопом. Для мироощущения античности и эллинизма было характерно неразличение (слитность) времени и бытия. То, что мы сегодня называем мифологическим временем, было скорее восприятием отсутствия времени, пребыванием вне изменения, движения и развития. Это особое неподвижное состояние действительности, когда будущее не прогнозируется, а мыслится как актуализация прошлого. Историческое время античным человеком совсем не выделялось из общего самоощущения как четко сознаваемая категория. Рассматривая человека как часть органического мира, античные историки и историю рассматривали как биологический организм с присущими ему стадиями развития, роста и гибели. Человек – это часть космоса, где существует цикличность, круг вечного возвращения, где все через определенное время повторяется. Человек, с точки зрения античных историков, не в состоянии разорвать эти законы, которые лежат в основе мироздания, он попросту заложник судьбы. Античная историография не могла претендовать на титул научной дисциплины, поскольку она оставалась в границах простого перечня фактов, отображения единичных, во многом не связанных между собою событий и фактов. Идеал совершенства в античном мышлении – это круг или среда, а к идеалу нельзя прибавить что-нибудь новое. Поэтому в таком взгляде на человеческую историю идея прогресса в лучшем случае выглядит несостоятельной. Поэтому нет необходимости на основе прошлого, изучая его, моделировать будущее, оно принесет все равно то, что уже когда-то было.

Своеобразный исторический порог, который когда-то преодолело человечество, связан с началом христианской эры. Прежний контур социального времени носил фактически замкнутый характер, хотя и там, безусловно, можно выделить свои эпохи: архаического мира, мира

полисов, мира великих империй. Совсем по-другому обосновывает понимание времени Августин, связывая это понимание с памятью человека. Память – вот та способность души, в которой происходит измерение времени, поскольку она удерживает в себе то, что в эмпирическом мире проходит и исчезает, не позволяя уловить и зафиксировать себя, а ведь измерение предполагает определенное закрепление измеряемого [1, XI, 27]. Время, получив протяжённость в уме человека, оформляет и современное понимание исторического процесса. История в христианском мировоззрении приобретает векторный, необратимый характер.

Каждый момент временного потока ничтожен перед вечностью, в которой пребывает Бог, как ничтожен перед нею и сам поток времени. Но Бог, став человеком, реально вместил себя в каждый момент периода земной жизни. Поэтому и временной поток, и история, несмотря на всю свою эфемерность, получили в глазах христиан необычайную ценность.

Подлинная человеческая история начинается только тогда, когда появляется действительно самостоятельная личность, которую нельзя свести в своих жизненных проявлениях ни к природному, ни к социальному универсуму, так как все её замыслы и действия происходят из неё самой, а не из внешних условий и обстоятельств. Такой самобытной личности античность ещё не знала. Личность с собственным именем и своей биографией приходит в мир вместе с христианством.

Христианство говорит об уникальности каждого человека, о единичности и неповторимости прожитой жизни. У человека появляются чувство долга и стремление к совершенству. Каждая минута человеческой жизни дорога и неповторима. Понятие времени переоценивается и наполняется новым смыслом: время начинается и кончается, но в его протяжении совершается творческий и поступательный процесс истории человечества, который творит человек.

Именно такое религиозное мировоззрение смогло последовательно обосновать идею общественного прогресса, развития мира и человека, смысл истории, концепций, лежащих в основе современных базовых ценностей западноевропейской цивилизации. В мире возникла новая свободная человеческая личность, свободная от дурной бесконечности ранжированного бытия и норм поведения, расписанных до мелочей, как, например в иудаизме. «Бога не стало меньше, но зато, несомненно, стало больше человека» [4, с. 87].

В традиционном обществе человек фактически не обладает личностью и свободой, его бытие регламентировано, его действия и поступки заранее предопределены его статусом и поэтому течение времени во многом иллюзорно. С утверждением в этом мире христианского мировоззрения появилось новое прочтение смысла бытия, резко развернулся горизонт истории, люди ощутили смысл поступательного движения времени. Христианство пробудило интерес к

настоящему и преходящему. Является общепризнанным, что в лоне христианской культуры возникла и всемирная история, имеющая целью рассмотреть судьбу человечества с точки зрения божественного замысла.

Уже в первые века своего существования христианство ищет обоснования для идеи исторического прогресса. Оно рассматривает поступательное развитие истории как стремление мира к своему усовершенствованию, так как в Библии определена цель, к которой придет человечество в конце своей истории.

Одним из главных факторов историчности христианского миропонимания является отношение к истории как к сакральному. Чувство истории глубоко укоренено в христианском опыте. Для него история священна потому, что в ней действует промысел Божий, направляющий мир и каждого человека к единой цели мироздания, которая заключается в спасении творения и самовозвышении личности. Священной является история не только «богосозданного» народа, но и всего человечества, потому что провидение действует в отношении всех племен и народов. История священна в силу Боговоплощения, когда Бог стал человеком и тем самым соединил собой мир обыденный и трансцендентальный.

Христианские мыслители рассматривают историю не только как науку, но и как важнейшее средство общения с предшествующими поколениями. Поэтому для христианства важна не простая датировка исторических событий, а проникновение в дух эпохи, прочтение её смыслового подтекста. Таким образом, история в христианстве играет важнейшую роль в деле верификации истины. Для средневекового миропонимания важно единство опыта со всеми жившими ранее, духовное общение с предшествовавшими поколениями, которое устанавливается через обращение к прошлому. Такой взгляд на историю был востребован современным западноевропейским обществом, где история зачастую выполняет функцию идеологии.

Таким образом, в христианстве история приобретает полную логическую ясность, а именно: история – это жизнь абсолютной личности, интересной своей неповторимостью. Материальный мир историчен, существует под знаком времени и представляет собой неповторимый конечный ряд следующих друг за другом вещей и событий. Не будучи вечным, он вместе с тем и не оторван от вечности. Первоначально рассматривая историю как действие Бога, христианство утверждает и историю человека, которая понимается как путь спасения. «Бог действует в истории. Бог открывается в истории. Более того, внедряясь в историю, Бог придаёт ей «религиозное освящение», и это обязывает принимать её всерьёз» [3, с. 107].

Уникальность нового и новейшего времени выросла из уникальности взгляда христианства на историю человечества. Христианство привело в движение все человечество (даже оставшееся вне христианской религии,

даже антихристианское), придав ему динамичность и креативность. В отличие от созерцательных религий Востока и греческих философских учений, христианство, прежде всего, призывает к действиям, к жертвенному подвигу [2, с. 15, 13], к борьбе с силами зла и греха.

Благодаря христианству рождается новая концепция исторического процесса. Человек, получив право на самостоятельные действия, начинает строительство универсального аксиологического пространства. В христианстве появляется то, чего не было в античности, – это доверие к истории, возможности её понять и предугадать.

Трактуя историю как линейный процесс, христианство совершает интеллектуальную революцию в мышлении, придаёт креативность общественной жизни. В истории появляется динамизм.

Список источников и литературы

1. Августин, А. Избранные произведения. Исповедь // А. Августин. – М.: АСТ, 2003. – 440 с.
2. Библия. – М.: Российское Библейское Общество, 1993. – 1371 с.
3. Любак, А. де. Парадокс и тайна церкви / А. де Любак. — М.: Христианская Россия, 1992. – 144 с.
4. Ортега-и-Гассет, Х. Вера и разум в сознании европейского средневекового человека / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Человек, 1992. – № 2. – С. 83–88.

ЗМЕСТ

<i>Марозава С.В.</i> Гістарыяграфічны выклік часу	0
1. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ І КРЫНІЦЫ. ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ ПАДЫХОДЫ	6
<i>Цацура Л.И.</i> Христианство II века: источники и историография.....	6
<i>Палікоўская Т.І.</i> Асаблівасці падыходаў айчыннай гістарыяграфіі другой паловы XIX – пачатку XXI ст. да ілюстравання адукацыйнай дзейнасці езуітаў на Беларусі	9. 9
<i>Иванов Ю.Н.</i> История описания архива западнорусских униатских митрополитов	133
<i>Кулажанка У.Г.</i> Царкоўныя летапісы другой паловы XIX– XX ст. як крыніцы па гісторыі населеных пунктаў Беларусі	188
<i>Курстак Ю.И.</i> Религиозный компонент в исторической концепции А.С. Будиловича	24
<i>Габрусевиц А.С.</i> Философия религии в творческом наследии Б.Н. Чичерина	28
<i>Белозорович В.А.</i> Концепция католической церкви в работах профессора Я.Н. Мараша	32
<i>Елисеев А.Б.</i> Белорусская православная церковь на оккупированной территории Беларуси (1941–1944 гг.): к историографии проблемы	36
<i>Языкович К.В.</i> Модели взаимодействия язычества и христианства в белорусской культуре	40
<i>Васюк Г.В.</i> Теоретико-методологические подходы к исследованию истории православной церкви на территории Беларуси в конце X – начале XX в.....	43
<i>Можейко П.П.</i> Христианство: время, история, личность.....	50
<i>Грачева Г.И.</i> Духовность и творчество	54
<i>Жолнеркевич Н.Н.</i> «Встреча с другим»: об актуализации христианских ценностей в семейных отношениях	57
2. ХРЫСЦІЯНСТВА БЕЛАРУСІ ЯК ПОЛЕ ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНАГА ДЫЯЛОГУ І ПАЛІТЫЧНАГА СУПРАЦЬСТАЯННЯ. КАНФЕСІЙНЫЯ ТРАНСФАРМАЦЫІ БЕЛАРУСІ. УЗАЕМАСУВЯЗЬ ДЗЯРЖАЎНА-ПАЛІТЫЧНЫХ І РЭЛІГІЙНЫХ ПРЫЯРЫТЭТАЎ	62
<i>Гагуа Р.Б.</i> Крещение ВКЛ в 1387 г. как фактор изменения вектора внешней политики Ягайло	62
<i>Силова С.В.</i> Влияние византийской южнославянской православной культурной традиции и историографии на процесс формирования исторического сознания белорусского общества в XIV–XV вв.....	65
<i>Суша А.А.</i> Дзейнасць мітрапаліта Рыгора Цамблака па дасягненню міжканфесійнага паразумення ў ВКЛ	73
<i>Салей С.М.</i> Канфесійнае пытанне ў Вялікім княстве Літоўскім у кантэксце міжнародных адносін у XVI ст.	77
<i>Ильин А.Л.</i> Род Сапег и греко-католическая церковь.....	88

<i>Поляк Н.А.</i> Правовое становішча пратэстанцкага і праваслаўнага насельніцтва беларускіх зямель у другой палове XVII–XVIII стст. у кантэксте еўрапейскіх міжнародных адносін	994
<i>Занеўскі С.В.</i> Палітыка царызму ў адносінах да каталіцкай царквы на Беларусі ў 1772–1801 гг.	999
<i>Чермошенцев К.В.</i> Регламентация социально-экономической деятельности католического духовенства белорусских губерний в конце XVIII – 30-х гг. XIX в.	103
<i>Марозава С.В.</i> Уніяцкая царква Беларусі ў 1838 г.: некаторыя малавядомыя старонкі	1088
<i>Карпович О.В.</i> Участие духовенства в повстанческом движении на белорусских землях в 1863 г.	1166
<i>Павлюченко Н.В.</i> Экономическое и политическое положение православной церкви в Белоруссии в конце XIX – начале XX вв.	1199
<i>Ступакевич М.А.</i> Динамика конфессиональной структуры городского населения Гродненской губернии в конце XIX – начале XX в.	123
Gremza A. Sytuacja kościoła rzymsko-katolickiego w Cesarstwie Rosyjskim na przełomie XIX – XX wieków	127
<i>Лебедев А.Д.</i> Антикатолическая деятельность Союза Безбожников в БССР (1920-е гг.)	132
<i>Усошын Я.</i> Ідэйныя пастулаты неаунійнага руху паводле праграмнага рэдакцыйнага артыкула ў часопісе «Да злучэньня» (№ 1 за 1932 г.)	136
<i>Лисовская, Т.В.</i> Деятельность протестантских организаций Западной Беларуси в 1921–1939 гг.	139
<i>Трофимчик А.В.</i> Религия и идеология в школе западных областей БССР (1939– 1941 гг.)	1444
<i>Крижевский Г.А.</i> Феномен христианской религиозности современного постсоветского общества	1477
<i>Макрушыч А.М.</i> Спецыфіка рэлігійнасці хрысціян сучаснай Беларусі ...	151
<i>Парфёненка В.В.</i> Канфлікт хрысціянскіх вартасцяў у сучасным чалавеку (паводле энцыклікі CENTESIMUS ANNUS)	154
<i>Бордак С.Н.</i> Христианский взгляд на брак и семью	159
<i>Скютте Д.Н.</i> Христианство, каноническое право и права женщин	163
<i>Сівіцкая Н.Б.</i> Узаемадзеянне дзяржавы і царквы ва ўмовах сучаснага грамадскага працэсу	167
<i>Алейникова С.М.</i> Религиозный фактор в социально-политическом управлении	1688
<i>Коденев М.А.</i> Может ли верующий заниматься изучением религии?	172
<i>Курьленка Г.М.</i> Трансфармацыя споведзі ў культуры	1766
<i>Карпушевская Л.А.</i> Трансформация христианских идей в вероучении неокультистов	180
<i>Акинчиц И.И.</i> Гражданская позиция современного верующего	182
3. ХРЫСЦІЯНСКАЕ АСВЕТНІЦТВА. МАСТАЦКАЯ СПАДЧЫНА ХРЫСЦІЯНСТВА. НІЗАВАЯ ХРЫСЦІЯНСКАЯ КУЛЬТУРА	187

<i>Makarczyk J.</i> Wkład OO. Franciszkanów w ewangelizację na Białymostku.....	1877
<i>Самусік А.Ф.</i> Базыльянскі ордэн у сістэме асветы Беларусі (XVII – першая трэць XIX стст.).....	203
<i>Парфёненка В.В.</i> Пачаткі свецкай адукацыі ў Гродне (першая палова XIX ст.).....	207
<i>Марцінкевіч Ю.А.</i> Церковноприходская школа в системе духовного образования на белорусских землях в конце XIX в.....	213
Matus Irena Rola Katechezy w programie oświaty cerkiewno-parafialnej	215
<i>Восович СМ.</i> Деятельность Могилевского Богоявленского братства по созданию библиотек в конце XIX – начале XX в.....	221
<i>Самосюк Н.В.</i> Высшее богословское образование во Второй Речи Посполитой.....	225
<i>Астрога Г.А.</i> Праваслаўнае школьніцтва ў Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг. (на прыкладзе заканаучцельскай справы).....	229
<i>а. Крот Андрэй</i> Асветніцкая дзейнасць грэка-каталіцкага духавенства ў Заходняй Беларусі.....	232
<i>Лукашевіч Л.А.</i> Работа с молодежью в современной греко-католической церкви (на примере приходов Брестской области).....	236
<i>Борун Е.Н.</i> Вклад Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в дело религиозного просвещения Полоцкого региона.....	240
<i>Сухотский Н.Н.</i> Современное состояние и перспективы взаимодействия общеобразовательной средней школы и православной церкви.....	242
<i>Омелько С.В.</i> Основание и деятельность Гродненской высшей духовной семинарии (SEMINARIUM MAIUS GRODNENSE) в 1990-х–начале 2000-х гг.....	246
<i>Кушнярэвіч А.М.</i> Парафіяльна-прыходская гатычная архітэктурна Вялікага княства Літоўскага.....	250
<i>Ярмусік Э.С.</i> Роля інтэлігенцыі ў выратаванні сакральнай спадчыны Беларусі (1960-я – 1980-я гг.).....	254
<i>Таранда М.І.</i> Рэлігійныя канфесіі ў жыцці сялян паўночнай часткі Ляхавіцкага раёна.....	256
<i>Пагарэлы А.Ю.</i> Да праблемы народнага каталіцызму ў Беларусі ў другой палове XIX ст.....	260
<i>Тоўсік Т.Ц.</i> Канцэпцыя душы ў нізавой хрысціянскай культуры беларусаў.....	264
<i>Харытанюк-Міхей Гражына</i> Паганскія і хрысціянскія элементы ў беларускім памінальным абрадзе (на прыкладзе беларуска-рускага памежжа).....	267
<i>а. Данільчык Ігар</i> Непаганства і хрысціянства на Беларусі.....	272
<i>Хмеленок Е.А.</i> Рефлексия Солярного культа в структуре христианского (православного) календаря.....	276
4. ЭТНАГЕНЕЗ І ДЭНАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ БЕЛАРУСАЎ – МЕСЦА Ў ІХ ХРЫСЦІЯНСТВА. ХРЫСЦІЯНСТВА Ў МЕНТАЛІТЭЦЕ	

БЕЛАРУСКАГА НАРОДА. ЭТНАКАНФЕСІЙНЫЯ СТЭРЭАТЫШЫ БЕЛАРУСАЎ.....	280
<i>Трацяк І.І.</i> Поліканфесійны фактар гісторыі ў фармаванні свядомасці.....	280
<i>Красноў М.І.</i> Уплыў хрысціянскай традыцыі на фарміраванне саслоўнай свядомасці шляхты.....	288
<i>Ганчар А.І.</i> «Располячыванне» рымска-католіцкага костёла в Беларусі глыбаі рускіх історыкаў (последняя треть XIX – начало XX вв.).....	292
<i>Грыбко І.І.</i> Канфесіянальны аспект гарадской рэформы ў Беларусі (1870-я —1890-я гг.).....	295
<i>Черепица В.Н.</i> Хрысціянство, толство і пачіфізм: іх заападно- беларуская спецыфіка (конец XIX – первое десятилетие XX в.).....	299
<i>а. Велісейчык Аляксандр</i> Лёс Праваслаўнай Царквы БССР у 20–30-я гг. XX ст.....	312
<i>Мірановіч Я.</i> Нацыянальнае пытанне ў палітыцы праваслаўнай царквы Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг.....	316
<i>Загідулін А.М.</i> Спробы беларусізацыі Праваслаўнай Царквы ў II Рэчы Паспалітай (1921–1939 гг.).....	320
<i>Ільін А.Л.</i> Из истории белорусского христианского движения: письма Винцента Годлевского Янке Чарнецкому.....	324
<i>Ярмусік Э.С.</i> Каталіцкі касцёл і нацыянальныя праблемы XX ст. (на матэрыяле Беларусі).....	329
<i>Моисеев В.А.</i> Синкретизм православной ментальности.....	333
<i>Майсюк А.В.</i> Хрысціянство глыбаі студэнтаў.....	337
<i>Кручковский Т.Т.</i> Этнаканфесіянальны образ Беларусі в русской историографии второй половины XIX в. (на примере двух подходов: Н.И. Кареев и М.О. Коялович).....	345
<i>Предко Т.И.</i> Этнічная і канфесіянальная самоідэнтыфікацыя полешукаў.....	354
<i>Лагуновская Е.А.</i> Поиски веры в эпоху глобализации.....	362
5. ХРЫСЦІЯНСКІЯ МАТЫВЫ Ў ЛІТАРАТУРЫ БЕЛАРУСІ.....	367
<i>Писарук Г.В.</i> Личность Апостола Павла сквозь строки его посланий: взгляд филолога.....	367
<i>Каяла У.І.</i> Хрысціянскія матывы ў «Аповесці мінулых гадоў».....	371
<i>Лебядзевіч Д.М.</i> Антычныя і хрысціянскія матывы ў лацінскай літаратуры сярэднявечча.....	375
<i>Воранава А.М.</i> Мова твораў перакладной канфесіянай літаратуры XV ст.....	379
<i>Мітюкова Е.А.</i> Барочная канцэпцыя хрысціянства в лирических произведениях новолатинского поэта XVII в. Матея Казимира Сарбевскаго.....	383
<i>Сосна У.А.</i> Рэлігійная барацьба на Віленшчыне і творчасць Францішка Багушэвіча.....	387
<i>Конан М.</i> Хрысціянскія каштоўнасці беларускай літаратуры.....	395

<i>Тарасава С.М.</i> Біблейскія матывы і вобразы ў творах беларускіх аўтараў паэмнага жанру	4033
<i>Белая А.І.</i> Хрысціянскія элементы ў мастацкай карціне свету (на прыкладзе твораў беларускай прозы).....	4099
<i>Аўдоніна Т.В.</i> Матывы дваявер’я ў творчасці беларускіх драматургаў ...	413
<i>Петрушкевіч А.М.</i> Біблейскія матывы ў ранніх паэмах Янкі Купалы	4118
<i>Бельскі А.І.</i> Рэлігійна-хрысціянскія матывы ў паэзіі сучаснай Беларусі..	422
6. МІЖКАНФЕСІЙНЫЯ ЎЗАЕМААДНОСІНЫ ЯК ФОРМА ДЫЯЛОГУ КУЛЬТУР. ХРЫСЦІЯНСКІЯ СВЯТЫНІ, УСТАНОВЫ І АРГАНІЗАЦЫІ БЕЛАРУСІ. ДЗЕЙЧЫ ХРЫСЦІЯНСКАЙ ЦАРКВЫ	4288
<i>Дзянісава А.</i> Дзейнасць праваслаўных манастыроў Тураўскай епархіі ў XI–XII ст.....	4288
<i>Казуля С.В.</i> Статут базыльянскага ордэна: перасэнсаванне традыцыі... 431	431
<i>Попов М.А.</i> Викарные епископы Могилевского римско-католического архиепископства в эпоху митрополита Станислава Богуша–Сестренцевича (1773–1826 гг.).....	4338
<i>Проценко О.Э.</i> О конфессиональной ситуации в Гродненской губернии в XIX в.....	4477
<i>Козлова Т.И.</i> Из истории межконфессиональных отношений в Гродненской Губернии в XIX в.....	4522
<i>Колоцей М.Я., Дубравина А.М.</i> О праздновании 900-летия крещения Руси в Гродненской губернии	4534
<i>Соркіна І.В.</i> Міжканфесійныя і міжэтнічныя ўзаемаадносіны ў мястэчках Беларусі паводле «Нашай Нівы» (1906–1911 гг.).....	4538
<i>Батура Н.В.</i> Этноконфессиональное развитие Ивьевского района в 1944–1950 гг.....	465
<i>Літвінчык А.І.</i> Новыя старонкі гісторыі Сынковіцкага храма	469
<i>Лучко А.</i> Гродзенскі Фарны касцёл: гісторыя і сучаснасць	471
<i>Смаль В.М.</i> Брэсцкая Свята-Мікалаеўская царква: гісторыя і сучаснасць	475
<i>Наўмовіч-Панасюк В.А.</i> З гісторыі Адэльскага касцёла (XV – XX стст.)	477
<i>Шидловский А.К.</i> Из истории римско-католических храмов города Кобрина.....	4822
<i>Захарина А.С.</i> Блаженная Валентина.....	485
<i>Трофимович Р.Н.</i> Из истории благотворительности в Беларуси	4888
<i>Мінаева Н.М.</i> Дзейнасць каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «КАРЫТАС» у Беларусі ў 1991 – 2001 гг.....	490